

Васіль СТАРЫЧОНАК

“... МОЙ ЗАПАВЕТ, ЯК ПЛОД ДАСПЕЛЫ...”

МАСТАЦКА-ВЯЯЎЛЕНЧЫЯ СРОДКІ Ў. ПАЭТЫЧНЫХ ТВОРАХ УЛАДЗІМІРА ЖЫЛКІ

Мова, як вядома, — найважнейшая форма выяўлення духоўнасці народа. Мова — душа кожнага чалавека, апасродкованае адлюстраванне яго жыццёвай пазіцыі. А калі гэты чалавек — майстар слова, то яго мова — гэта яшчэ і рэалізацыя ўмення вобразна, канатацыйна (эмацыйна, экспрэсіўна, ацэначна) і індывидуальна адлюстроўваць навакольны свет. Яскравым пацвярджэннем гэтага з'яўляецца творчасць паэта рамантычнага складу і трагічнага лёсу Уладзіміра Жылкі.

У літаратуру Уладзімір Жылка ўвайшоў на пачатку 20-х гг., у той фенаменальны час, калі пісьменнікі былі акрыленыя ідэяй нацыянальнага адраджэння, рэвалюцыйным пафасам, маштабнасцю і навізной пераменаў, калі маладое пакаленне з уласцівым яму максімалізмам бралася за стварэнне новай літаратуры. У вершы “Віхор” (1921) У. Жылка ў вобразнай, сімвалічнай форме паказвае абдужэнне беларускага народа і яго імклівы рух да свайго гісторычнага самасцярджэння:

Грыміць, гудзе ўсё недарэчнае,
Штораз віхор гучней, прудчай.
Услухайся, паймі адвечнае —
І гімны вырвуца з грудзей!

Аўтар разумее, што ў гэтым імклівым руху наперад нялёгка “пазбыць путы, ёрмы”, вызваліцца ад цяжкіх “ланцугоў жыцця”, і таму — надзея на мужных, смелых, дужых, над кім “неўладарныя сцюжы”, на “арлоў радзімых пущ, нізін”. Перадачы імклівасці, хуткай змены падзеі, дынамічнасці жыцця, яго бурлівага руху спрыяе ўдале выкарыстанне дзеяслоўных сінониміў (*імкненне, гудзе, шуміць віхор; грыміць, гудзе ўсё недарэчнае; вецер вее, круціць, дыме; вецер свічча, хвоічча; сусветнае сэрца гарыць, палымненне*). Натхнёны, узнёслы, па-свойму шчаслівы і ўлюблёны ў жыццё, паэт бачыць, як начніцы “пацеркі нанізаюць з расы”, як “ад першых пацалункаў сонца” вырастаютъ пралескі, як “русалкі выходзяць з віроў і начніцы вядуць карагод”. Перадаць раздасны настрой лірычнага героя паэту дапамагаюць розныя сродкі, у тым ліку і **амонімы** (іх разнавіднасць амафоны):

І вясною веюць пасмы
Хмелю светлага валос;
Уступаем ў светлы пас мы, —
З намі, з намі светлы лёс (54).

Крыху ўзрушаны і рады...

Уладзімір Жылка, які да 1926 г. жыў у Празе, безумоўна, адчуваў атмасферу грандыёзных пераўтварэнняў на Беларусі. Вітаючы прыход у літаратуру таленавітай моладзі, паэт піша верш “Экспрэс” (1925), які прысвяціў трэцім угодкам літаратурнага аб’яднання “Маладняк”. Гэты твор паказальны ў сэнсе выкарыстання ў ім гукавой “інструментоўкі” і рытміка-інтанацыйных магчымасцяў паэтычнай мовы.

Сёламі, доламі, борам, прасторам
Стукаты, грукаты, звон.
Збуджаны, знуджаны, змораны горам,
Зможсаны змора і сон.

Скогатам, рогатам рэжа паветра.
Супраць карагі, ламы...
Бурнасцю ветра з панурага нетра, —
Хто гэта? Хто гэта? — Мы! (74).

Нельга не заўважыць удалага выкарыстання аўтарам магчымасці **алітэрапіі** (лац. *ad пры, да, littera літара*) — паўтарэння аднолькавых або падобных **зычных** гукаў. Гукавая выразнасць дасягаецца алітэрапій зацвярдзелага зычнага [*p*], які ў прыведзеных радках паўтараецца 16 разоў, санорных [*m*] і [*n*], ужытых адпаведна 12 і 10 разоў. Не меншую ролю ў гукапісе верша адыгрываюць звонкія [*z*] і [*ж*], якія ў першым чатырохрадкоўі паўтараюцца ў слоўках *звон, збуджаны, знуджаны, змораны, зможсаны, змора* (прычым з гука [*z*] пачынаюцца ўсе слова).

Вылучэнню асобных словаў, узмацненню іх інтанацыйнага руху і сэнсу спрыяе і **асананс** (франц. *assonanse* сугучны) — паўтарэнне аднолькавых ці падобных **галосных** гукаў. Так, своеасаблівую танальнасць прыведзеным строфам верша надае шматразовая ўжыванне губных (лабіялізаваных) галосных [*o*] і [*y*], якія паўтараюцца адпаведна 14 і 7 разоў (з улікам літары ё ў слове *сёламі*, якая абазначае гук [*o*]).

У паказе дынамічнасці “бліскавіцы-цягніка”, змены хуткасці яго руху адбіліся зменлівасць настрою паэта, контраставасць яго пачуццяў. У моўным плане гэта можна праілюстраваць такой строфай “Экспрэса”:

Мінуты міма жальба і жалоба,
Жорсткае джала жалю.
Радасць буялая, радасць-аздобра
Зяблую зябіць зямлю.

У гэтым катрэне звязтае на сябе ўвагу контраставасць першага і другога двухрадкоўя. Жорсткасць жыцця, цяжкасць пераадолення перашкодаў у першых двух радках падкрэсліваецца алітэрапій запвярдзелых зычных [*ж*] і [*дж*]. Пачуццё раздасці ад новых пераўтварэнняў у наступных двух радках перадаецца з дапамогай сэнсу словаў, алітэрапіі **мяккага** зычнага [*з'*] (зяблы, зябіць, зямля) і двухразовага паўтору назоўніка *радасць*.

“Экспрэс” складаецца з 95 словаў-жыванняў, з якіх самастойным словам належыць 81 пазіцыя. Суцэльнасць тэксту дасягаецца паўторамі дзеяслоўных і займеннікаў формам (рушиць — *руши́ма, верыць — веры́ма, зябіць — зяблы, мы — нам — на́ши*), а таксама прыслоўя *далей* і назоўніка *шлях*. Лексічнымі сродкамі аб’яднання тэксту выступаюць і шматлікія **сінонимы** (*стукат — грукат, змора — сон, рэжа — грымоты, жальба — жалоба, бясконцы — нямераны*). У танальнасць твора, яго пазытычную канву арганічна ўпляяліся **складаныя словаў**

(разводдзе-заранка, бліскавіца-цягнік, радасць-аздо-
ба) і паўторы адноўльковых ці падобных гукавым
складам ці таўталагічнай рыфмай словаў (у *далі ўсё
далей і далей для далей; зморана змора; нямераны мера-
рай; джала жалю*), што разам з іншымі вобразна-
вывялеченчымі сродкамі перадаюць імклівасць руху
экспрэса жыцця, пасажыры якога з “вяслею ве-
рай” імчаць “навысціг удалей, вечнасці наперарэз”.

Мова твораў У. Жылкі адлюстроўвае ўсе спек-
тры ўзыяншаных і жыццярадасных чалавечых па-
чуццяў, калі нават “*далі ўсміхаюца*” і “*месяц смяе-
ца рогам за акном*”. З мэтай перадаць атмасферу
ўрачыстасці, паказаць сваю прыналежнасць да
“новага” ладу жыцця паэт выкарыстоўвае разнастайныя
вобразна-вывялеченчыя сродкі. Гэта параўнанні (*i сэрца, як сонца, i сонца, як сэрца*), антонімы
(*падымаяўся... i стары, i малы*), синонімы (*нязлом-
ная, сталёвая воля; адважна, смела раць*), азначэн-
ні-сімвалы (Беларусь — *край замчышч, курганоў*),
эпітэты (*агністая перамога; залатая пара; сонечны
пагляд; яснавокая, шыракакрылая цішыня*).

Аднак чалавек, нават у самыя лепшыя свае дні,
не можа жыць у ружовы姆 свеце. Змены настрою
паэта ў многім былі абумоўленыя зменамі тагачас-
най рэчаіснасці, а таксама яго хваробай.

У творчасці паэта, які адчуў нязбытнасць сваіх
мараў, заканамерна развіваюцца філософская ма-
тывы, дзе пераважаюць змрочныя, чорныя фарбы і
метафарычныя асацыяцыі накшталт “*змрок паўзе, выглядае з-пад стрэх*”, “*змрок ахінаве крылом*”,
“*смутак дзіўны сэрца крышиць*”, “*люты смутак душу тне*”, “*процьма часу глытае хараство і моц*”,
“*змроку крыло атуліла*”. Сярод ужытых аўтарам
эпітэтаў, антонімаў і складаных словаў — тая самая
фарбава-сэнсавая палітра тугі, нявер’я і безвыход-
насці: *горкая жалоба, нязвісць горкая, глухая ніч,*
затоеная туга, слёзны туман, хмуры бор, чорнае гора-
ра, чорныя дні, хмурыя думкі, боль жыцця і лёгкасць
*смерці, смерць-збавіцелька, хмарка-туга, змрок-ци-*шиня, краю-воўча.**

Элегічнасць настрою ў пэўнай ступені перадае
адзін з пашыраных у творчасці У. Жылкі тропаў —
паравуннанне, якое лічыцца прамежкавым этапам на
шляху да ўтварэння метафары². Паравуннанні дазва-
ляюць сцісла і асацыяцыйна выказаць свае адносі-
ны да рэчаіснасці, шляхам супастаўлення двух
прадметных паняццяў паказаць іх спецыфічнасць,
адметнасць (*як русалка, ўся яна; вось зіяе, як вясна;
імя, як ніч, глухое; нібы неба, ягоны пагляды*). Мно-
гія паравуннанні У. Жылкі разгорнутыя, скіраваныя
на ўнутраныя стан лірычнага героя, на выяўленне
яго душэўных якасцяў: *Як вербалозы нікнучь вец-
цем, / Так нізка схіліца ўспамін; Усе мы стражаныя,
/ Нібы ў траве сляды; Мой сум, як золата пярсёнка,
/ На сэрца лёг і цісне ўскрай.* Некаторыя строфы па-
будаваны шляхам нанізвання паравуннанні, іх гра-
дацыі, што дазваляе перадаць усю шырыню дыяпа-
зону чалавечага пачуцця:

*Як вязень у доўгім вязенні,
Утаміўся я песняй звінець,
Як горыч атрутны пякучай,
Як тонкая злая страла,
Так горкая радасць сугуччай
Смяротна мяне працяла (103).*

Цяжэй ланцугоў.

Паказаць складаныя супяречнасці жыцця ў
многім дапамагаюць антонімы, пададзеныя ў межах
аднаго-двух вершаваных радкоў рознымі часцінамі

мовы: назоўнікамі (доля — нядоля, бяды-ліха — ра-
дасць, дзень — ніч, кахранне — нязвісць, сябры — во-
рагі), прыметнікамі (бедны — багаты, светлы —
чорны), прыслоўямі (цизі — мациней, позна — ра-
на). Адлюстраванню складанасці псіхічных адчу-
ванняў лірычнага героя спрыяюць і **аксюмараны**
(грэц. *οχυτορον* дасціпна-недарэчны) — прыёмы,
заснаваныя на спалучэнні прошлых па сэнсе,
несумяшчальных паняццяў: *жаждывае хараство, і
блізкае гэтае далёка, хмелець без хмелю.* Мастацкі
эффект дасягаецца і ўжываннем спалучэнняў скла-
даных прыметнікаў з колеравымі значэннямі —
чырвона-цёмнае, бы кроў, віно; бела-ружовы ўбор; руж-
кова-ядвабная стужка; усход ружова-светлы; ме-
сія бледна-срэбны; бел-чырвона-белы сцяг.

Лірычны герой многіх твораў У. Жылкі — філо-
саф, якога турбуюць пытанні зямнога прызначэн-
ня чалавека, вызначэнне аспектаў яго часавага і
прасторавага развіцця. “*Стала дзіўна, што годы
так шпарка / Прашумелі, бы ўвосень лісты*”, — ак-
цэнтую ўвагу паэт на хуткаплыннасці жыцця. Яшчэ
адносна малады, ён зазначае:

*І раптам стала зразумелым,
Што маладосць прайшла мая,
Што я астыў, калісьці смелы,
Калісь гарачы, яркі я (47).*

Бяспынна, глуха працьма часу...

У думках-успамінах — “*тугі вяснянае пралес-
ках*” — лірычны герой згадвае “*час аб сваёй вясне*”,
“*ранку срэбраросым*”, калі яго заварожваў “*губ вясё-
лых аксаміт*” і “*мармур светлага чала*”.

Паняцці не толькі вясны, але і іншых пораў года
пераасэнсоўваюцца аўтарам у традыцыйным для
метафары кірунку: лета —ара ўзмужнення, духоў-
най сталасці, восень — самасталасць, зіма — сівізна,
старасць, вечар жыцця. Элегічнасць настрою лі-
рычнага героя з яго разважаннямі пра туго непаз-
бежную мяжу нематы, пра кароткасць чалавечага
жыцця ствараюць удала выкарыстанныя метафары-
назоўнікі ліст, ніч, свечка, каганец, келіх: *Маіх ра-
дасцяў лісце спадае, / Нібы лісце пажоўклае дрэў; / І дні
жыцця прыйшли да ночы; / Дачадзіц і сама гэта свеч-
ка, / Недалёка сумотны канец; Скончыц смерць пад-
рахунак і спрэчку / І задзымухне жыцця каганец; / Божа,
не шмат засталося / Піць мне ў келіху дзён. / Восе-
нь, як жменю калосся, / Скосіц жыцця майго сон.*

Разважаючы над сваім лёсам, над прызначэн-
нем творцы, Уладзімір Жылка лічыць, што ў твор-
часці яму ўдалося сцвердзіць агульначалавечыя
прынцыпы жыцця, а ў жыцці — захаваць вышыню
чалавечага духу. “*Мой дух не патух, / Не пагас праз
вякі, / Паходняю свеціц. / Пад хмару павецию / Га-
рыць і іскрыцца / Агнём-бліскавіцай*”, — так уявіў па-
эт лёс сваіх выпакутаваных думак. Значнасць іх
падкрэсліваюць метафары-сімвалы *находня, агонь-
бліскавіца, павеций хмару*. “*Сонцам зazzяе над хата-
мі / Словай маіх каравай*”, — так вобразна і ўпэўне-
на спрагнаваў паэт будучыню сваіх твораў. І час
гэта пацвердзіў.

¹ Жылка У. Выбраныя творы / Уклад., прадм. і камент. М. Скоблы. — Мн., 1998. — С. 35. Далей цытаты
падаюцца па гэтым выданні з пазначэннем старонкі ў
дужках.

² Гл.: Старычонак В. Полісемія ў беларускай мове. — Мн., 1997. — С. 30 — 32.